



Дырэктар Нацыянальной
бібліятэкі Раман
Матульскі са сваёй кнігай
"З мінулага ў будучыню.
Бібліятэкі Беларусі"

Па слядах бібліятэчных

РАМАН МАТУЛЬСКІ РАСКАЗАЎ АБ БЫЛОЙ ВЕЛІЧЫ И
ЦЯПЕРАШНІМ БАГАЦЦІ КНІЖНЫХ ЗБОРАЎ КРАІНЫ

Дырэктар Нацыянальной
бібліятэкі Беларусі Раман
Матульскі презентаваў да-
следаванне "З мінулага ў бу-
дучыню. Бібліятэкі Беларусі".

Прафесар прасачыў лёссы найбуйнейшых
кніжных збораў краіны з XI стагоддзя і
прыйшоў да вытокаў галоўнага сховіща
фаліятаў і манускрыптаў. Ён адказаў на
нашы пытанні.

— *Хто і калі напісаў першую беларускую кнігу?*

— Першыя кнігі ў нашу краіну завезлі
з Візантыйскімі місіянеры, якія распаўсю-
джвалі тут хрысціянства. Невыпадкова
сугучныя слова "бібліятэка" і "Біблія", бо
першае слова, запісаны, а затым надрукова-
ваны на паперы, было Божым. З тых ча-
соў на працягу многіх стагоддзяў царква
клапацілася аб захаванні і прымнажэнні
кніг, пры манастырах і саборах стваралі-
ся першыя бібліятэкі. Дарэчы, да нашых
дзён захаваліся фрагменты першай бела-
рускай бібліятэкі, якая існавала пры по-
лацкім Сафійскім саборы. Праўда, цяпер
манускрыпты з гэтага збору захоўваюцца
за мяжой — у Варшаве і Львове.

— *Няўжо яны ацалелі з XI стагоддзя, калі быў пабудаваны сабор?*

— Яны адносяцца да XV—XVI ста-
гаддзяў. І былі вывезеныя з Полацка пад-
час барацьбы за горад паміж Польшчай
і Расіяй. Гэтыя кнігі для нас з'яўляюцца
сімвалам таго, якая катастрофа напатка-
ла ўсю культурную спадчыну краіны: на
працягу сотняў гадоў яе рабавалі шмат
разоў. Аднак быў час, калі Беларусь была
самай перадавой дзяржавай Усходняй
Еўропы па кнігавыдауніцтве. Калі ў нас у
XVI стагоддзі выйшла 400 кніг, то ва Ук-
раіне — 30, а ў Расіі толькі 10. Гэтыя лічбы
я знайшоў у расійскіх даследчыкаў і спа-
дзялюся на іх аўктыўнасць. Нагадаю, што
менавіта наш Францыск Скарына пачаў
кнігадрукаванне сярод усходніх славян
— гэта таксама пра многае гаворыць.

— *Аднак ці не перастала кніга быць
каштоунасцю нумар адзін у сучасным
грамадстве?*

— У старажытнасці, асабліва да
вынаходства кнігадрукавання, кожны
фаліянт цаніўся на вагу золата. Кніга
лічылася без перабольшання дарагім
задавальненнем: яе маглі сабе дазволіць
толькі вельмі заможныя людзі. Калі
знатны чалавек меў бібліятэку з 10 фалі-
янтаў — яна ўжо лічылася вялікай. Але
цяпер кніга ператварылася з прадмета
раскошы ў звычайную рэч. Аднак гэта
не значыць, што кніга хутка зусім знікне.

Калі пачыналі ўзводзіць новы будынак Нацыянальнай бібліятэкі, то многія сумніваліся: а ці трэба, маўляў, яно — інтэрнэт хутка зробіць друкаваныя выданні непатрэбнымі. Але з распаўсюджваннем электронных носьбітаў інфармацыі кніга ізноў становіцца эксклюзіўным таварам: яе тыражы змяншаюцца, кошт узрастае, а выдаўцы ўсё больш клапоцяцца пра яе зневідны выгляд.

— Гэта значыць, мы зноў вернемся ў часы, калі кніга была лепшым падарункам?

— А мы і не адыходзілі ад гэтага. Добрая кніга заўсёды цанілася. Глядзіце, як хутка развіваецца кінематограф, інтэрнэт — з лічбавымі малюнкамі можна тварыць любыя цуды, але пры гэтым карціны не зніклі, наадварот, — растуць у кошце. То ж адбываецца і з кнігай. Заўсёды будуць запатрабаваныя фотаальбомы, прыгожа аформленыя паэтычныя зборнікі.


— Што вас спадиштурхнула ўзяцца за гісторыю беларускіх бібліятэк? Тэкст цягне на доктарскую дысертацыю...

— Аднаго звання доктара педагогічных навук мне дастаткова. У грамадстве высцела патрэбнасць ведаць сваё мінунлае. А кніга — гэта падмурок сучаснай цывілізацыі — тое, на чым мы стаім. Каб спазнаць вытокі нашай культуры і дзяржаўнасці, трэба ведаць гісторыю таго, на чым стаіць наш свет, — кнігі.

— Якое самае галоўнае адкрыццё вы зрабілі, “падарожнічаючы” па слядах бібліятэк мінулага?

— У нас была багатая кніжная культура, але ад яе ў Беларусі засталося вельмі мала. Кожны абзац маёй работы можна працягнуць і “вырасціць” з яго асобную кнігу, гісторыю пра часцяком сумны лёс той або іншай бібліятэкі. Дастаткова сказаць, што мы зусім мала ведаем аб кніжным зборы Полацкага езуіцкага калегіума. Вядома дакладна: бібліятэка налічвала 40 тысяч кніг у пачатку XIX стагоддзя. Для таго часу — вельмі вялікая калекцыя! Больш важнае іншае: калегіум па статусе быў роўны ўніверсітэту — гэта фактычна першая ВНУ на сучаснай тэрыторыі Беларусі з першай “універсітэцкай” бібліятэкай. Але яна была рассеяна па свеце пасля закрыцця калегіума. Я спадзяюся, калі-небудзь мы зможем аднавіць яе хоць бы ў электронным выглядзе. Нацыянальная бібліятэка цяпер аднаўляе ў электронным выглядзе нясвіжскую бібліятэку Радзівілаў. Гэта вялікі міжнародны праект, які рэалізуецца разам са спецыялістамі з Расіі, Украіны,

Польшчы. Сёння вядома, дзе знаходзяцца кнігі і дакументы з бібліятэкі і архіва Радзівілаў, складаюцца каталогі ўсіх яе частак. Частковы ўжо створаны электронны каталог бібліятэкі Храптовічаў, якая сёння знаходзіцца ў Кіеве. Пачата работа па аднаўленні бібліятэкі Сапег. Мінульт летам у Беларусь вярнулася кнігі з Германіі, вывезеныя ў гады Другой сусветнай вайны. Батанічны сад і Батанічны музей Свабоднага ўніверсітета Берліна вярнулі Беларусі 500 кніг і часопісаў, выдадзеных на лацінскай, нямецкай, французскай, рускай, беларускай і ўкраінскай мовах у XIX — пачатку XX стагоддзя. Кнігі трапілі ў Берлін з горада Горкі, што пад Магілёвам, у 1943-м. Такая падзея ў бібліятэчным жыцці краіны адбылася ўпершыню за доўгія гады.



“УВЕСЬ ФОНД АДДЗЕЛА РУКАПІСАЙ, СТАРАДРУКАВАНЫХ І РЭДКІХ ВЫДАННЯЎ СЁННЯ НАЛІЧВАЕ КАЛЯ 70 ТЫСЯЧ ДАКУМЕНТАЎ. АСАБЛІВЫ НАШ ГОНАР СКЛАДАЕ ЗБОР ВЫДАННЯЎ БЕЛАРУСКАГА ПЕРШАДРУКАРА ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ — 10 КНІГ “БІБЛІІ”.

— А чаму вы прысвяцілі сваё жыццё бібліятэкам?

— Школьныя гады праішлі ў сельскай бібліятэцы і ў клубе, дзе працаваў бацька. Для мяне ён быў чалавекам, з якога можна было браць прыклад. Бацька шмат чытаў, шмат ведаў і быў для мяне вялікім аўтарытэтам. Калі я ўбачыў у газеце аб’яву аб tym, што ў Мінску ў новым прыгожым будынку адкрыўся Інстытут культуры, раздумаў не было — трэба ехаць! Я старанна здаваў уступныя іспыты — і быў залічаны студэнтам. Размеркаваўся затым у Дзяржаўную бібліятэку Беларускай ССР імя Леніна — папярэдніцу Нацыянальнай, якую цяпер узначальваю. У 30 гадоў абараніў кандыдацтву, а затым прыйшоў працаваць у Мінскі інстытут культуры, які заканчваў, выкладчыкам на кафедру бібліятэказнаўства. У 1998-м мяне запрасілі на пасаду дэкана факультэта бібліятэчна-інфармацыйных сістэм Універсітэта культуры. А ў 2003 годзе я стаў дырэктаром Нацыянальнай бібліятэкі.

— Вы пабывалі ў многіх краінах свету. Ці ёсць аналагі галоўной бібліятэкі Беларусі за мяжой?

— Не. Адрозненне не толькі ў арыгінальнай форме і архітэктуры будынка. Каб чытаць кнігу, дастаткова мець стол і стул. А наша бібліятэка — твор мастацтва. У нас ёсць музей, мастацкая галерэя, канферэнц-зала — усё гэта нехарактэрна для звычайнага паняцця “бібліятэка”. Не могу назваць ніводнай еўрапейскай бібліятэкі, у якую людзі хадзілі б на экспкурсіі.

— Якія рарытэты захоўваюцца ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі?

— Уесь фонд аддзела рукапісаў, старадрукаваных і рэдкіх выданняў сёння налічвае каля 70 тысяч дакументаў. Асаблівы наш гонар складае збор выданняў беларускага першадрукара Францыска Скарэны — 10 кніг “Бібліі”, выдадзеных у Празе ў пачатку XVI стагоддзя. Нацыянальная бібліятэка рыхтуе ві-

туальну базу нацыянальных выданняў, якія былі выдадзеныя ў Беларусі за ўсю яе гісторыю.

— Ці можна замаўляць кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з-за мяжы?

— Праз нашу бібліятэку беларусы могуць карыстацца кніжнымі зборамі Кембрыйска або Оксфорда. У нас ёсць доступ да 140 баз дадзеных найбуйнейшых бібліятэк свету. А кнігі з Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі могуць замаўляць у электронным выглядзе чытальніцах на ўсіх кантынентах. Акрамя таго, летасць у Вашынгтоне адбылася ўрачыстая цырымонія перадачы Бібліятэцы кангрэса ЗША лепшых беларускіх кніг — лаўрэатаў нацыянальных і міжнародных кніжных конкурсаў. Я перадаў гэтыя выданні кірауніку еўрапейскага дэпартамента Бібліятэкі кангрэса Джорджэт Дорн. І цяпер штогод мы будзем адпраўляць 5 найбуйнейшым бібліятэкам свету каля ста лепшых кніг айчынных выданняў. Гэтыя падарункі пакладуць пачатак беларускім калекцыям у найбуйнейшых бібліятэках свету.

Віктар Корбут